

К Р А Я З Н А Ў Ч Ы



ВЕСНІК



• № 2 •

• 25 КАСТРЫЧНІКА 2018 •

КАСТРЫЧНІК БАГАТЫ НА СВЯТЫ



КАСТРЫЧНІК – сярэдні месяц восені.

Беларуская назва месяца паходзіць ад слова «кастрыца»: у гэты час сяляне трапалі, часалі лён і каноплі, з якіх ападала шмат кастрыцы.

Кастрычнік характарызуецца зменлівым надвор'ем: бываюць густыя туманы, частыя прымаразкі, часам выпадае снег.

У гэтым месяцы па народным календары шмат свят і прысвяткаў: Зосім, Астап, Іван Шаптун, Саўкі, Палагея, Марцін, Юльян...

Асноўнае свята – **Пакровы**. Пасля яго пачынаецца зіма. Сяляне стараліся закончыць палявыя работы, усебакова падрыхтавацца да зімы.

Сардэчна віншuem вас з прафесійнымі святам –

ДНЁМ НАСТАЎНІКА!

Самыя цёплыя словы ўдзячнасці выкладчыкам, майстрам вытворчага навучання, выхавальнікам і ўсім, хто забяспечвае арганізацыю адукацыйнага працэсу за ваша педагогічнае майстэрства, за вернасць прафесіі, веды і інтэлект, імкненне да творчага пошуку, цяпенне і настойлівасць, пастаянную гатоўнасць раскрыць сваю душу для кожнага з нас.

Жадаем педагогам стабільнасці ў жыцці, творчых поспехаў і здзяйсненняў, натхнення, жыццёвага аптымізму і добрага настрою!

Члены аб'яднання па інтарэсах «Крязнаўства»



УА «Лунінецкі ДТДППК»
Аб'яднанне
па інтарэсах
«Крязнаўства»

- ◆ Кастрычнік багаты на святы 1
- ◆ 3 Днём настаўніка! 1
- ◆ Паданне пра в.Велута 1
- ◆ Экскурсія ў этнаграфічны музей ДУА «Гімназія г.Лунінца» 2
- ◆ Чаўнок 2
- ◆ Набліжэнне да духоўнасці 3
- ◆ Даніна павагі 3
- ◆ Серыя буклетаў «Храмы Луніначчыны» 4
- ◆ Победа в блицконтурсе «Чем мне интересна-Германия?» 4

ПАДАННЕ ПРА ВЁСКУ ВЕЛУТА

Раней на нашых землях жыў велікан Велута. А ў тыя часы людзей было вельмі мала, нават на пальцах можна было пералічыць. На месцы цяперашняй вёскі быў дрымучы лес і балоты. Велікан жыў, на людзей не скардзіўся, а паважаў іх. І людзі заўсёды звалі яго па імені. Адночы ён зваліўся і памёр. А на тым месцы ўзнікла вёска, якую людзі назвалі ў гонар велікана.

Вёсачка паціху будавалася, разрасталася, наладжвалася жыццё і быт вяскоўцаў.

Многа гадоў ужо прайшло з той пары, але з вуснаў у вусны перадаецца гэта паданне пра паходжанне назвы маёй вёскі.

Наркевіч Карына, навучэнка групы №24

Кастрычнік ходзіць па краю і зоніць птушак з гаю.



У кастрычніку снег – толькі на грэх.

У кастрычніку гром – зіма без снегу.

Экскурсія ў этнаграфічны музей ДУА "Гімназія г.Лунінца"



4 кастрычніка мы наведалі цікавы музей лунінецкай гімназіі. Сустрэла нас гаспадыня – настаўніца беларускай мовы і літаратуры Валянціна Канстанцінаўна Казун словамі: “Зойдзем у беларускую хату, якой яна была нядаўна, а часам сустракаецца і зараз...” Яна расказала нам пра гісторыю стварэння музея, які пачаў сваё функцыянаванне ў 2010 г. Звярнула ўвагу на старадаўнія экспанаты: драўляную ступу, жорны, дзежку, ткацкі станок, калыску-качалку, куфры, плеченае з лазы крэсла, люльку, торбы, лапці, саламя-

ныя капелюшы. Паказала прыладу, якой трапалі лён і каноплі. У музеі сабрана мноства дробных прылад, якімі карысталіся нашы продкі: грэбні, часалкі, вілы, граблі, сярпы, прасы, а таксама посуд: збаны, гладышы, лыжкі і інш.

У музеі ёсць печ, з усімі яе атрыбутамі, нары, на якіх даўней людзі спалі, разнастайныя тканыя і вышываныя вырабы: ручнікі, посцілкі, капы, накідкі, сурвэткі.

Мы падарылі ў музей сувенір, выраблены з запалак Казлоўскім Міхаілам, і атрымалі мноства прыемных уражанняў.

*Вікторыя Канановіч,
навучэнка групы №24*



Чаўнок



У маёй бабулі я ўбачыла цікавую прыладу і даведалася, што яна ўжывалася для пракідання ўтку ў працэсе ткання на ткацкім станку. Вядомы дзве разнавіднасці – з донцам і полы. У першым выпадку цэўку кладуць на дно, а ўточную нітку прапускаюць праз адтуліну збоку ці ў донцы (у працэсе ткання прырымліваюць цэўку вялікім пальцам).

У полым чаўнаку цэўку мацуюць на тонкім металічным стрыжні, таму яго не трэба было прытрымліваць. Такі чаўнок, як больш дасканалы, ужываўся часцей. Акрамя лодкападобных вядомы быў і вілкападобны. Гэты чаўнок я прывезла з в. Велута для папаўнення экспазіцыі этнаграфічнага куточка.

*Карына Наркевіч,
навучэнка групы №24*



НАБЛІЖЭННЕ ДА ДУХОЎНАСЦІ

Мы, удзельнікі аб'яднання па інтарэсах “Краязнаўства”, разам з членамі клуба “Патрыёт” і нашымі кіраўнікамі наведалі царкву ў гонар абраза Божай маці “Сысканне загінуўшых”. Нас сустрэў настояцель храма пратаіерэй Сяргій Крышталь. Ён раскажаў пра гісторыю заснавання прыхода (3 сакавіка 2006г.). 26 ліпеня 2007г. быў закладзены першы камень, 16 лютага 2013г. адбылося ўрачыстае асвячэнне храма. Прыход і храм з’яўляюцца мемарыяльнымі помнікамі, прысвечаным усім воінам, загінуўшым у Першай і Другой сусветных войнах, воінам-інтэрнацыяналістам і ўсім людзям, якія адалі жыццё за Радзіму.

Затым настояцель правёў духоўна-асветніцкую гутарку пра шкоду алкаголю, наркатыкаў, пра недапушчальнасць такой ганебнай з’явы, як крадзеж. Паказаў, як неабходна правільна хрысціцца, як падыходзіць да іконы.

Цікавую гісторыю паведаў пра абраз, у гонар якога названы прыход і царква, звярнуўшы ўвагу на тое, што абраз напісаны ўнукам вядомага рускага мастака Аляксандра Андрэевіча Іванава, які стварыў шэдэўр “З’яўленне Хрыста народу”. Навучэнцу гр.№11 Кіпцэвічу Аляксандру а.Сяргій падарыў кнігу “Асновы православія” за правільныя адказы на пытанні.

Не хацелася пакідаць царкву, бо там адчувалася дзіўная аўра спакою і святасці.

*Ірына Бярозка,
навучэнка групы №14*



ДАНІНА ПАВАГІ

Любоў да Радзімы, шанаванне памяці яе герояў – неад’емнае пачуццё кожнага свядомага чалавека. У гэтых мэтах мы наведалі Курган Бессмя-

роцця, які знаходзіцца недалёка ад царквы. Кіраўнік клуба “Патрыёт” І.С.Харытановіч раскажаў многа цікавых фактаў пра мінулую вайну. Пасля гэтага мы адправіліся на

месца расстрэлу яўрэйскага гета. Тым самым аддалі даніну павягі бязвінна загінуўшым людзям.

*Максім Грэбенъ,
навучэнец
групы №11*

НАША ТВОРЧАСЦЬ


СЕРЫЯ БУКЛЕТАЎ «ХРАМЫ ЛУНІНЕЧЧЫНЫ»

Мы не выжывем фізічна,
калі загінем духоўна.
Д.С.Ліхачоў

Сённяя ў нашай краіне востра стаіць праблема станаўлення асобы ва ўмовах крызісу духоўнасці. У духоўна-маральным развіцці і выхаванні наву-чэнцаў важная роля адводзіцца духоўнай культуры – перш за ўсё культуры праваслаўя.

Па ініцыятыве бібліятэкара Веры Яўгенаўны Скібы ўдзельнікамі аб'яднання па інтарэсах «Краязнаўства» распачата работа па збору інфармацыі для афармлення і выдання буклетаў «Храмы Лунінеччыны». Гэта вельмі значная, цікавая і адказная работа. Кожны храм нашага раёна ўнікальны, непаўторны; у кожнага свая гісторыя. Прывесці ўсе звесткі ў сістэму – самая галоўная задача нашай задумы.

Г.М.Антановіч, кіраўнік аб'яднання па інтарэсах



Победа в блиц-конкурсе «Чем мне интересна Германия?»

Районная газета «Информ-прогулка» проводила блиц-конкурс «Чем мне интересна Германия?» Я отправила в редакцию газеты эссе, в котором написала следующее: «Как-то я читала в газете про Германию, её развитие и архитектуру. И самое большое, что мне нравится в Германии, – это её архитектура, а особенно Магдебургские ворота. Ну, а если



говорить в целом, то Германия – это самое посещаемое туристами государство, а всё только из-за архитектуры, её живописности и красочных мест. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер делает всё, что бы государство продолжало расцветать. Хотелось бы, конечно, там побывать, а не смотреть её только на картинках, ведь не зря говорят, что Германия – кладёзь достопримечательностей. Но спустя года, столетия это всё дошло до нашего поколения и всех народов мира. Спасибо тем людям, что это всё сохранилось».

Я одержала победу в этом блиц-конкурсе и получила подарок от «Информ-прогулки» – книгу «Факты о Германии», которая знакомит со всеми областями современной жизни в Германии.

*Наркевич Карина,
учащаяся группы №24*



**Друкаваны орган
аб'яднання
па інтарэсах
«Краязнаўства»**

**Выдаецца з верасня
2018г.**

Галоўны рэдактар:
Антановіч
Галіна Мікалаеўна

Тэхнічны рэдактар:
Наркевіч Карына

**Рэдакцыйная
калегія:**
Канановіч Вікторыя,
Бязрозка Ірына,
Кавалевіч Ангеліна

Наш адрас:
вул. Чэхавы, 10а
225644 г. Лунінец
Брэсцкай вобласці

Наш сайт:
www.lgplp.brest.by

E-mail: lplp@brest.by



